

FOLKLORYSTYKA I ETNOGRAFIA

DOI: 10.15290/bb.2017.09.22

Iна Швед

*Брэсцкі дзяржсаўны ўніверсітэт
імя А.С. Пушкіна*

Хата як вобраз снабачанняў (паводле сучасных аповедаў з Берасцейшчыны)

Статус хаты – асноўнага месца працякання паўсядзённасці людзей – у народнай культуры беларусаў, як і іншых народаў, быў і часта застаецца вельмі высокім. Гэты адзіны жылы будынак, вакол якога разгортваецца сядзіба, не толькі ў разнастайных формах увасабляў сэнсы і найвышэйшыя каштоўнасці чалавечага існавання, сімвалічна выяўляў сувязь чалавека з прыродна-касмічным, сакральным светам, але фармаваў сама жыццё, даваў чалавеку ўпэўненасць у абароненасці, спадзею на дабрабыт і працяг роду.

Вельмі вялікая частка паўсядзённага жыцця, – заўважае Б. Расэл, – складаецца з чаканняў; калі б мы апынуліся ў абставінах настолькі незнаёмых, што не ведалі б, чаго чакаць, мы перажывалі б моцнае пачуццё страху (паглядзіце на фотаздымкі стада сланоў, якія бягуть у паніцы, толькі пабачыўшы самалёт). Жаданне ведаць, што нас чакае, складае большую частку любові да свайго дому, а таксама і імпульсу да навуковага даследавання. Вучоныя, вымушаныя падарожнічаць, выдумалі аднароднасць просторы, таму што яны адчуваюць сябе неспакойна пры думцы, што “няма больш такога месца, як свой дом”¹.

Укаранёнасць сімвала хаты ў культуры настолькі моцная, што ён з'яўляецца дамінантным і на тых яе роўнях, дзе вербальны тэкст і міфалагічная рэальнасць складаюць адзінае цэлае. Найперш тут маюцца на ўвазе аповеды пра “вешчыя” сны, што верыфікуюцца ў кан-

¹ Б. Рассел, *Человеческое познание, его сфера и границы*, Киев 1997, с. 455.

тэксце наступных падзеяў (тыповы каментар апавядальнікаў: “Бачіш, ек сон дав знатэ”), маючы міфалагічную, сакральную, матывіроўку і ўтвараючы адзіны тыпалагічны рад з іншымі традыцыйнымі способамі адаптациі так званых “змененых станаў свядомасці”, як абміранні. Зыходзячы з таго, што практыкі “аповедаў пра сны”, а таксама значэнні, што надаюцца снабачанням, лакальна спецыфічныя, і сацыяльна-культурныя канструяванні і інтэрпрэтациі сну як псіхасаматычнага феномена даволі адметныя, прасочым традыцыю аповедаў пра сны з вобразам хаты па запісах пачатку ХХІ стагоддзя, зробленых на Берасцейшчыне. На неабходнасць спецыяльнага вывучэння кожнага знака-сімвала пры даследаванні механізмаў славянскага народнага тлумачэння сноў указваў Мікіта Талстой: *Як у эты малогіі кожнае слова патрабуе спецыяльнай штуды, так і ў народным сонніку кожны знак-сімвал мае патрэбу ў асобным разглядзе².*

І сны-наратывы, і сны-сімвалы з вобразам хаты бытуюць, як правіла, у сямейна-родавай і сяброўскай групе і як фальклорныя адзінкі гарманічна ўлучаны ў складаную сістэму не толькі мантыкі, але і вераванняў ды звязаных з імі рытуальна-абрадавых практык, у тым ліку паўсядзённа-побытавых. Мадэляванне вобраза хаты ў пераважнай большасці прааналізаваных намі аповедаў пра сны абапіраецца на яе традыцыйную трактоўку як уласцівасці абароненасці, бяспекі, згуртаванасці, жыццёвой моцы, долі сямейнікаў і сям’і ўвогуле. Ідэальным узорам для чалавечага жыцця ў калядных і валачобных песнях выступае адгароджаны ад знешняга, чужога, свету “дом Бога” (церам або храм), які з’яўляецца на падворку гаспадара падчас штогадовага рытуальнага аднаўлення Космасу і мае чатырохчасткавую структуру ды праекцыю ў нябесную сферу. Калі ж хата лакалізуецца не ў антрапагенным асяроддзі, пабудавана не па ідэальным узоры, з парушэннямі правіл і забарон, яна не адпавядае сваёй прыродзе і звязваецца з другім членам апазіцыі “жышцё/смерць” (параўнаем загадку пра капу сена: *З зямлі ў стала – хатай стала, ды гаспадар у ёй не жывы: калі пачнеш адчыніць хату – разбярэш яе па шмату; З зямлі ў стала – хатаю стала, і гаспадар ёсць, ды калі стане адкутаваць хату, разбярэ яе па шмату³.* Жыхар в. Амеліна Камянецкага раёна, які пераехаў з Гомельшчыны, разважае: (...) *Врач абласной бальніцы, хірург вось строіў. Неправільна хату ставіў і памер, малады памер.*

² Н.И. Толстой, *Очерки славянского язычества*, Москва 2003, с. 310.

³ *Загадкі*, склад. М. Я. Грынблат, А. И. Гурскі, Мінск 2004, с. 156, 157.

*Почему? Надо ўвсегда глядзець не тольку хату, сарай пастроіць, на-
да вездзе слухаць старых* (ФА).

Парушэнне структурнага адзінства хаты, функцый элементаў, якія яе закрываюць (дах і сцены) і рэгулююць яе зносіны са знешнім, “чужым”, светам (дзверы, вокны – узгадаем загадку пра вокны як пра очы хаты), традыцыйна мае негатыўную трактоўку і асацыюеца з няшчасцямі ў сям’і. У сувязі са сказанным цікава ўзгадаць спецыяльныя маніпуляцыі з часткамі хаты, што яе закрываюць, падчас цяжкай смерці чалавека, асабліва “чарадзея”:

Ну, гэто моя бабушка рассказвала. Бабушкы мэі сістра жыла, мы – в одных Сухаревічах, вони – в других, в Малых. І всё тая бабулька моя була. І кажэ, што тая от коров молоко отбырае. Ну то кажэ, стала вмыраты, то кажэ, ны могла вмырті. Тры дня вмырала, ны могла вмырті. То кажэ, пока ны зрывалы гэтэ, потолок, там над двырыма. І кажэ, рычыть коров’імы гукамы. Прыбігла вона, дочка ѹі. І кажэ: “Ой Божычку, ідітэ, бо там мама вмырае. Я, кажэ, зайшла, а тая мама рычыть, а голосамы всякымы, то і всі повтыкалы з хаты. А чого я там буду, і зобразісь і пойшла. Шоб, кажэ, я дывилася на гэтэ чудо. То, вона, кажэ, отбырала молоко от людэй, от коров, а я, кажэ, должна муку такую нысты. Не-с”. Кажэ: “Іды сама над ёю сыды”. Ну, тры дня. І зять поіхав за гробом, гроба ля еі прывіз. І той гроб шэ два дні ля еі стоев (ФА; Вялікія Сухарэвічы Брэсцкага р-на).

Паводле прыкмет, трэск ці іншыя гукі ў сценах, падпеччы, разбурэнне печы ці іншых частак хаты, падзенне абразоў і падобнае вяшчуюць няшчасце, смерць кагосьці з жыхароў хаты (*Колы во время жары трэснув образ, то у хаты покойник будэ* (ФА; Мікалаева Камянецкага р-на). Той жа прынцып харектэрны для тлумачэння сноў, прыкладам: *[Да чаго сніцца, што нешта ў хаце рушыцца ці ікона падае?]* – Домовына. Як грядкі сняцця подзіляны, то это тоже нехороши сон (ФА; Хмелева Жабінкаўскага р-на). У аснову тлумачэння можа быць пакладзена падабенства па слову, сугуччы – паранімія: “дом – дамавіна” (хоць сінанімічнае адрозненне на глыбінным роўні можа нівеліравацца міфалагічнай сувяззю). Без вокнаў, вымазаная глінай хата таксама сніцца да смерці: *[Да чаго сніцца хата без вокнаў?]* – Это плохо будзе. Снілос мне: зашла к Туркевічу, а в іх лецён змазаны гліною, только не побелены. Васіль помёр. Плохі сон. Хата змазана гліною... Это на покойника, не дай Бог. Поцэлуі – да болезні. По гразной водзе ходзіш – тожэ (ФА; Бродніца Лунінецкага р-на). Прыведзене тлумачэнне сну заснаванае на метаніміі (гліна, пабачаная ў сне, асацыюеца з вырытай магілай; хата ў гліне – труна). Бэлька, кут,

печ як сімвалы-рэпрэзентанты хаты часта фігуруюць у тлумачэннях сноў негатыўнага характару. Іх дэструкцыя трактуеща як знак разбурэння сям'і, смерці кагосыці з жыхароў хаты. Частотным вобразам галашэння ў па нябожчыку з'яўляецца цесная, ёмная, без вакон хатка (дамавіна), на якую памерлы прамяння ўяўлікі светлы дом. Такая ж сімволіка актуалізуеща ў тлумачэннях сноў тыпу: *Бувае, што прысніцца, што хата без окон, гэто ўжо на смірць. Хто-то будзе ў родні, шо то ўжсе случіцца* (ФА; Тышкавічы Іванаўскага р-на). (...) *Она [мама] как-то (я в городе работала, приезжаю с города), а она говорит: “Наверное, всё, я умру скоро”.* “Ну, мама, ну ты что, 51 год!” (А перед этим папа умер 3 года назад). Говорит [мама]: “Папа мне построил такой тесный домик, без окон, без ничего. Ну, такой, такой тесный”. “Ну, мама, ну не может быть!” Ей приснілось, во сне. *И потом не с того не с сего ей плохо, в больницу отвезли. И всё [умерла]* (ФА; Люта Брэсцкага р-на).

Любыя невытлумачальныя гукі, пачутыя ў хаце, насцярожвалі яе насельнікаў, “прачытваліся” як пэўная інфармацыя. У гэтym плане цікавая мянушка жыхаркі вёскі Тышкавічы: *Неколі моя баба – бацькова маці казала: “Стукае да стукае, стукае да стукае”*. Ее прозвалі *Стукалка. Баба-стукалка звалі яе, я помню. Бацькова маці – баба Стукалка. Стукае-брамчыць у яе, стукае-брамчыць...* (ФА; Тышкавічы Іванаўскага р-на). Семіятызаваліся таксама пачутыя ў сне гукі, якія пранікаюць у хату звонку, праз акно – канал камунікацыі з за- светамі: голас, крокі нябожчыка, крык, шум, трэск, выбух вяшчуюць смерць. Жыхарка в. Люта Брэсцкага раёна апавядыае, як пачуты ў сне гук выбуху аказаўся звязанным са смерцю бацькі:

Когда я еще девченка была, приехала с города к маме. Легла спать. Луна в окно светит. Встало ночью (а там старенький домик, окно маленькое). Беру подушку, а подушка большая такая. Я поставила ее туда. А мама смотрит, что я ту подушку – и к окну иду, думала уже, что луна сильно на меня. Говорит: “Вера, ты куда?” “Подушку поставила, луна в глаза светит”. Ну и всё, легла, уснула. И слышу – такой хлопок-выстрел! За окном этим. Думаю: что ж такое? (А папа в больнице был как раз в то время.) Говорю: “Мама, кто-то перед окном стрелял у нас”. “Я не слышала”. “Как с пистолета”. И в воскресенье я уехала на работу. А в среду мне позвонили на работу, что папа умер. А маму, вот мне кажется, где не иду, то всё ее хороню” (ФА; Люта Брэсцкага р-на).

Неабходна адзначыць, што паводле фальклорных тэкстаў розных жанраў, лакалізаваная ў падкрэслена “чужой” прасторы хата належыць не-чалавечым істотам, у замовах – сакральным памочнікам,

прыкладам: *В тёмным лісы стойть хатка, // В тэй хатцы сыдыть бабка. // Бабка, бабка, што ты робыш? // – Ны сплю, ны гуляю, // Воўчы зуб замоўляю* (ФА; Дабраслаўка Пінскага р-на); *Выговариваю нервы раба божего (имя) з косцей, з мясцей, з румяного его тела. Ишла я зелёным лугом, щодрым бором, крутым берегом, там стоит зелёный дуб, под тым дубом стоит избушка, там Матер Божая книжку читает, рабу божему нервы однимает и в чистую воду кидает. Ляжтэ выйтэ, нервы, в чистую воду на дно. Аминь. Заговор выполняется на воде. Давать пить и обрызгивать постель, углы комнаты больного* (ФА; Лясковічы Бярозаўскага р-на). Семантыкай “чужога”, небяспечнага, дэмантнага можа надзяляцца як “казённы дом”, так і “деревенская хата”, калі яна выяўляецца як пустая, неабжытая, ці ў якой сямейнікі выконваюць не харектэрныя для іх полу ці ўзросту функцыі, як у аповедзе жыхаркі в. Павіцце Кобрынскага р-на, у якім яна згадвае пра сваю цяжарнасць:

Я знала, шо хлопец будэ, бо сон мні пріснэвся. І я знала, шо у менэ будэ малъчик. Я ек зара помню ёго. Забеременела я Сашей. Ну, а дзві дівчине першых Лена і Таня, ну а покійны мій Міша – мужэк першы, кажэ: “Знов, мол, будэ дівчина. Ну, на аборт ідэ”. Решела я ітэ на аборт. Тут, у Повітэ, я шэ була, шэ не віезджела я за Жабінку. Посля вжэ пойіхала. І вот я здала Шадурскай (гінеколог), і вот я здала аналізэ, так перед нэділёю здала аналізэ. І йіхатэ в понедзілок мні в Дыўін на аборт... І вот, на Мішу свойго покійнага кажу: “Пойіхалэ в Радустув до матыра, бо, мо, кажу, на абортэ вмру”. А він кажэ: “О, всі роблять, а тэ вжэ вмреш”. Ну і пойіхалэ ме. Матэ посадэла за стыл, то ж зять прыйіхав з дочкою, бутылку на стыл (а я, бало, ек забеременію, то не показвайтэ мні еі, на рвоту тягло сразу). Я собі пошла і кажу: “Матэ, я прілежу”. А ей нэц ні кажу, шо в понедзілок на аборт пойіду. А ме ж в нэділю пойіхалэ до еі. Легла я на койку, а вонэ так сідзюць. І легла я, і снэцца мні сон. Вроді бе, я так представляю, шо я в больніцэ, в роддоме, шо ме там у Кобрэні, таке столбе, ек у тому зданію ужэ в сэрэдінэ. Такей зал велёкі і столбе посэрэдінэ. І тако я за одным столбом стою і мій Міша-мужэк за другім. Ажно нэсуть дві медсестре грудных ребёнок, такіх ек то спеленаных, туго запеленанэ ек в роддому (я знаю сама у сні, шо то з роддома). Нэсуть: одна – дытэну, і друга – дытэну. І вжэ нас мінулэ тако, і направлеюцца до дверей, а мні так інтересно стало, куда вонэ стэх дытэй нэсуть. А бачу то двое (а у менэ ужэ булэ Лена і Таня, а Сашэй забеременела), і дзві дытэны нэсуть – во ек сон дав... Мні так інтересно, думаю: куда вонэ стэх дытэй? Аж то вонэ нас мінулы, а я з-за столба стала і кажу: “А кудэ вітэ стэх дытэй нэсэтэ?” А вонэ здрэгнулэ, нэсэ і кажутъ: “Ой, вы нас напугалі, жэншчына”. І сталэ мні об’яснятэ: “І знаете, жэншчына, у нас рожэніцы кожный день родят і прылетает дракон (а сама я собі думаю, то ж то нэчэста сама) – і кожны день нам даватэ по двое детей. “Бачіш, ек сон дав знатэ, обо двое дытэй

умерло бе (поуміралэ бе й дівчата, чі шо, коб зробела аборт). Кажэ: “І нам нада в жэртву отдавать двое дытэй”. А я кажу: “Дайтэ мні одну однэйку дэтэнку, а хіба він розберецца, кілько ве ёму міхнэтэ у ёго когті”. А вонэ переглянуўся – можэ й так. І одна мні тако сунула, а я за тую дытэнку і Мішэ перэдала своёму. Аж то открываюцца тако ек віхром двере тэй больніцэ. І таке страшное, ну то шо гріх пріснёўся, ну бо гріх, бо хотіла зробетэ абORTA, і за тую дытэну тэй медсестрі і понэсло з віхром такем.

Очутэлася вроде в деревенской хатэ вжэ, ну то ж сон. І хлопчік, ну хусточка завета, ну тож хай і хлопчік, то ж чі холодно, чі заслабнэ, то кругом шейке тако хусточку. І стоіть хлопчік і грубка така і дрова кладэ в грубку, а плачэ-плачэ тое дытэне, малэйке таке, ме, годов тре. І дрова шось там шехае у тую грубу, а плачэ-плачэ, а я кажу: “Ой, дітятко, а чого ж тэ так плачэш? Шо тэ такей малэйкі, то такей плачэш, шо тэбе дрова заставлеютъ кластэ. Йіхі... Ах, то ж, – кажу, – у менэ Лена з Танёю більшэ за тэбе, а я не заставлею іх кластэ. (Бачіш, ек імена назвала). То тэ так і плачэш?” А той хлопчік сразу на менэ кажэ: “Не, тётю, я не з-за того плачу. Я плачу з-за того, шо я свей маме не узнаю”.

І всё, я ек проснулася, подо мною ек хто водэ налэв, подушка мокра. Ек схватэлася. А матэ прыйшла і кажэ: “Шо тэ так Волька, шось во сні мормытала?” Я давай росказуватэ. А матэ кажэ: “Ой, то тэбе шэ Господь предупредэв”. Шэ і так чётко, ек зарез помню, Сашэ будэ 29 літ і ек то зара помню. І я нэ зробела абORTU. І вжэ такей жывіт у менэ, іду, а Шадурска покійная: “А шо тэ, Жук, шо не зделала абORT, ты ж вроде аналіз здавала?” Кажу: “Не, не зробела і не робетым”. І давай йій розказуватэ, і всім я кажу: “У менэ хлопец будэ! І всё!” А всі: “Ай не, у тэбе на лішце венушке і пляме повіступалэ”. А я: “Шо хочте мні говорітэ, а у менэ хлопец будэ”. І тут вжэ в роддом менэ завозыть скора, вжэ родэла, вжэ вонэ мні там роблять свою роботу. Аж то саме между собой тэі медсёстрэ: “Якась роженіца інтересна, обычно сразу пітающца, хто у менэ, чі хлопец, чі дівчіна”, – так говорать. А я кажу: “Можэтэ не казатэ, в менэ хлопец”. І прада – хлопец. І давай я ім стой сон. А вонэ: “Ой, е Бог на світэ. Это вас Господь предупредэв”. О, якей сон, бачіш. Я, мусыть, ёго до смерті пом'ятать буду, стой сон (ФА).

У народных тлумачэннях сноў важнае значэнне надаецца размяшченню хаты. Вынесеная па-за межы чалавечага паселішча хата звычайна трактуецца як звязаная з засветамі і яе насельнікамі (такія сны тлумачацца звычайна па прынцыпах тоеснасці ці падабенства). Прыкладам, жанчына ў сне бачыць хату па дарозе на могільнік – у ёй знаходзяцца муж-нябожчык і чорны мужчына, якога візіянер ідэнтыфікуе як забітага падчас вайны салдата:

Сніцца то абы шо. О сё мэй хоziнін мне всэ, вжэ ж 20 годов як нема, то першыя годы, то ніц не робіла в сне. Дэ на роботі, то і вэн помогае, і всэ гэ снівса. А гэто вжэ з повгода, і всэ гоніт, гоніт мэнэ, коб шла додому дело робіті. Одін раз прынівса: шла на кладбішча – хата стойт.

Я в тую хату дівлюса, гэ, як неколі (вэн упав жэ ж, побівса, да лежав у больніцы, мэй хозяін). Да подівлюса – вэн лежыт, встае. “А чого ты, Грыша, встаеш?” А вэн: “А тут в мэнэ ніц не боліт”. І ідэ. Я кажу: “Як ніц не боліт, то додому ході”. “Не, – кажэ, – ты йді”. А я кажу, шо не, як ты тут, то і я. “Нет, ты іді. Тобе трэ красна ткаті, а я не пойду”. І от прыснілос так. О, як я кажу: заходю, а вэн в тэй хаті, і бэльш з ім встае такі чорны мужчына, і тут грудь [паказвае сабе на грудзі] чорная. Я думаю, шо это ж той солдат. Это у войну. Война ж як тут була. Да этэе солдаты пробіваліса недэ, ішлі, одбіліс от часті, да шлі. Тут жэ ж у нас в сэлі побачылі, да в нас в сэлі одна по-нэмецку говорыла. Тыя немцы прыехалі, а вона: “гав-гав-гав”. Да вжэ тут і стрэляют. Да тыя солдаты, дэ кладбішча... Була і гразь і кладкі булі, то тыя солдаты вжэ болотом пробіваліс до своіх. Як налетелі, давай стрэляті, да й одного і забілі солдатіка, о. А люді ж то йдуть: і до сена, і косіті, бо лето. Лежыт солдат на кладках. А з Вонтёровое [жыхар вёскі] хаты був хлопэц, то і Жэнін брат кажутъ: “Ходем да сховаем того солдата”. І побеглі тые хлопцы, то і дэвчата побеглі. І того солдата потягнулі до кладбішч, да і выкопалі яму і схоронілі ёго. І з берозы хрэстіка зробілі. А в кожнога солдата було такэе, бы патрончык. І там уложаны ёго документы: які вэн, хто. Побачылі хлопцы: гэто не рускі, некі, мо, грузін, але православны, да і поставілі хрэстіка. Я ж у сне і познала ёго. І мэнэ хозяін прогнав. Я кажу, што нема в мэнэ што і ткаті. А вэн кажэ, шо назбіраеш. І всё... А шчэ снілосо, што ходіла по больніцы, заглядала в дэра, а там і хозяін. Да почав мэнэ прогоняті. [То добра, што прагнаў] – О, вжэ 90 годов нагонів. Добрэ, але вжэ важко (ФА; Азарычы Пінскага р-на).

Паводле прыведзенага аповеду (як і шматлікіх іншых), тое, што чалавек пасля контакту ў сне з нябожчыкам вяртаецца ў сваю хату, сведчыць на мінанне небяспекі смерці, вяртанне да жыцця. Акрамя таго, у такіх аповедах ускосна прадстаўлены ўяўленні пра падзел свету паміж жывымі і памерлымі людзьмі, кожны з якіх павінен лакалізацца ў належным месцы, пра рэгламентаванасць календаром, пахавальна-памінальнымі абраадамі наведвання хаты памерлымі продкамі.

Паводле шматлікіх уяўленняў, памерлы павінен пакінуць хату на 40-вы дзень пасля смерці. У сувязі з гэтым харектэрныя аповеды пра пабачанага ў сне нябожчыка, які выбіраецца з хаты ў названы перыяд, прыкладам:

А моей подружке недавно сын [Серёжа] разбівся, шчэ года нема, малады, 25 лет яму було бы. И він всегда в этой жіні такі тусовішчык был, у его девак было табунамі, аптіміст, всегда украсыць любую компанію. Вокруг яго жыцьць кіпіла і бурліла. И вот ей прыснілосо, шо він там красіво убраны, а до сорока дней він ей не снівса, але ей казалосо, шо вон в хаты, якіся вот двіжэнія па начам, а после сорока дней (дапусцім, во завтре сорок дней, севодня – 39-й дэнь), і ей прыснілосо, шо вон в залі адзів пальто,

касцюм свій ліпшы, забрав документы со стенкі, вложыв і сказав: “Все, мам, я пошов”. Він пошов, і всё. Вона, конечно, помешаная – яшчэ ж года нема. Вона там на туй могілке даже по ночам бывае седыць. І ей прыснылосо, шо там так весело, шо там такая тусовка. (У іх всегда в хате было много моладзежы, і все всегда у іх тусовалысь, на все празнікі у іх.) І вона, значыць, бачыць, шо там весело, шо він нарядны, шо він улыбаецца, шо кругом его море баб там і шо там компанія, і шо він не п’яны, а, наоборот, смеецца. І кажэ: “Мам, тут у нас весело”. І ей іногда сныцца, колы там ікаясь проблема дома, він кажа: “Я усе разрулю”. І вано ўсё якось само проходыць. Вана дажэ ў жызні 500 лет з азіатам драка, а у яе троя дытэй было (вот два сына осталось), і срэдні сын служыць на кантракцыі в дзісантурі ў Брэсце. І быў як раз на выходных, калі эта драка масава, вот 25 чалавек, началася. А він кажэ: “Мэнэ ногі панеслі, біг, біг, упаў, чуць свой не затопталі, ну как бы мог бы і вбітыся, но его вынесло прямо оттуда”. І вона вот убеждзена, шо Серёжа яго спас, сказав: “Андрюха, бежы...” (ФА; Хмелева Жабінкаўскага р-на).

У такіх снах-наратывах хата (яе пакой, кухня) можа не расчытваецца як сімвалічны знак, а выступаець “рэалістычным” месцам дзеяння ці маркерам-увасабленнем “свайго” свету. Менавіта для снабачанняў, у якіх людзям з’яўляюцца памерлывыя, харектэрна такая функцыянальнасць хаты. Пры гэтым мадальнасць сну можа вар’іравацца ад папярэджання да змушэння да пэўных ўчынкаў. Так, прыведзены аповед з Хмелева рэспандэнт заканчвае разважаннем: *Може, сама собі і надумала, але не одын чаловек кажа, шо оттуда родственікі предостерегают, предупреждаюц. Ну, вобщем, очэнь часто бывае* (ФА; Жабінкаўскі р-н). Гэты переказ сну пра контакт з нябожчыкам, як і шматлікія падобныя да яго, павінен засведчыць, акрамя ўсяго, існаванне звышпацуццёвой сувязі паміж блізкімі людзьмі і ісціннасць снабачанняў. У аповедах на гэтую тэматыку часта сваякі сняць (бачаць у хаце) памерлых, калі тыя нечым незадаволеныя, чагосыці патрабуюць:

Ну, ек то був Афганістан і дальшай одправлелэ солдат, ну, так вот у однэх лэдэй умерла одна дівчінка. Тре годіка було ей, ек умерла. І вот, ек бе було б ей 18 літ мінэцца, матэрі сон, на день рождения дівчынкі снэцця сон, шо вона прыйшла до іх в хату, а матэ кажэ: “Ой, чія ж то дівчіна така красіва? Чія ж ты?” А вона кажэ: “Мамо, хіба вітэ менэ не пузналэ? То ж я – ваша дочка. А тая: “То этэ малэнъкай геть вмерла”. “То я, ваша дочка, я вжэ веросла. Вжэ мні тэпера 18 літ. Я замуж выходжу. Купітэ мі наряд свадебны: туфлі, фату, платте. І на кріжовую дорогу венэсітэ. Будэ йіхатэ перша машэнна – не встанавлюйтэ, друга машэнна – тоже не встанавлюйтэ, а трэтю встановітэ і передайтэ наряд”. Матэрі кортэть знатэ, шо то такое снэцця, пушла до сосідке рассказала. А тая йій кажэ: “Купе вжэ тэй наряд, не збідніеш тэ”. Купела вона і пошла з мужыком своим на крыжовую дорогу. І правда: ідэ перша машэнна – не встанавлі-

вають. Друга. Третю встановелэ. А там в машэнэ шоффёр солдат і офіцэр военны. Ну і давай вони росказуватэ свій сон ёму. А він послухав і кажэ: “Да-а-а, есть Бог на свете. А мы везём солдата в цінковом гробу, родителям”. То дэсь пара тэй дівчінке. Нууу, родітлі ей і кажутъ: “Ну объяснітэ вітэ тым батькам, што так мол і так. Хай вони положать коля ёго той наряд і закопають разом”. Ну во то ей пара должна була бутэ” (ФА; Павіщце Кобрынскага р-на).

Прарыў мяжы з боку тагасвету, нелігітымнае пранікненне яго прадстаўнікоў у свет жывых, у хату, нясе апошнім небяспеку смерці (узгадаем павер’і пра тое, што калі дамавік – памерлы продак – паказваецца сямейнікам, трэба чакаць хуткай смерці). У сувязі са сказанным адзначым уяўленні і пра тое, што дамавік (які можа ўзаемазамяняцца з анёлам-ахоўнікам на аснове надзялення абодвух апякунскімі функцыямі) кантралюе паводзіны жыхароў хаты не толькі падчас іх актыўнай дзённай дзеянасці, але і сну. Так, жыхарка вёскі Трасцяніца апавядыае: *Одзін раз, я тобе такі случай раскажу. Я калі лажус спаць, така ў мене была прывычка, во так рукі ложыць [паказвае складзеныя на грудзях рукі]. А так толькі покойнікі ляжаць. А я так лягаю і сплю. Одзін раз – шара-а-ах тако мне по рукам, і рукі мое разлецеліса. Так лежу і не знаю, ці прыснілос, ці не. Гэта кажуць, ці ангел-храніцель, ці домовы. [Даўно было?] – Можа года два. Каб так рукі не складвала больш* (ФА; Камянецкі р-н). Нездарма так шмат увагі традыцыйная свядомасць надае магічнай ахове хаты ад вонкавых негатыўных уздзейнняў, пракнікнення тасветных сіл, нябожчыкаў, праз змяшчэнне ля яе межаў разнастайных прадметаў-апатрапеяў: вострых, жалезных прыладаў, калочных раслін.

Распрацавана цэлая сістэма забарон на любы контакт жывых з памерлымі – як з тымі, што праніклі ў хату, так і з лакалізаванымі вонкі, за акном: ...когда во сне кажется, что вас кто-то будит и зовёт, не отзывайтесь и не выглядывайте в окно – это кто-то из умерших родственников зовёт к себе (ФА; Пінск). Абарончую скіраванасць мае таксама закрыжоўванне дзвярэй і вокнаў хаты, апышківанне іх асвечанай вадой, абход вакол хаты, абсыпанне яе макам. Свячоным макам абсыпалі хату і тады, калі яе жыхароў “трывожыць” памерлы (ФА; Прыйараава Брэсцкага р-на). Прыйчым, калі рэспандэнт апавядыае пра “хаджэнне” памерлага, канкрэтная форма вопыту контакту з “хадзячым” нябожчыкам (у сне ці “наяве”) практычна не мае значэння для носьбіта традыцыі. Так, жыхарка в. Доўбізна, якая пераехала з Украіны, апавядыае пра пабачанага ў сне мужа-вісельніка, а таксама пра пачуты каля хаты брэх узбуджанай “хадзячым” нябожчыкам сабакі:

Снэця мэні сон, што я когось нэсу на плэчёх. Така дорога дальняя – і я йду і нэсу когось на плэчёх. І так тежко і задыхаюсь ужэ, вжэ всё, думаю, кунэць. Так тежко і крычу: “Помогі-i-іте, помогі-i-іте, поможтэ мэні хто-нэбуть”. Нэма ныкого. Думаю, дай я побачу, хто такей, взяла огледуюсь – то він [дзед] сыдэть і такех два зубы [паказвае доўгія клыкі] золотэх, он жэш, його Господь нэ прынев, вжэ в чортів. Это ж він нэ свэю смэртю, його сатана забрала на той світ. Бо е ангелы эті во, Божэ ангелы літають над намэ, як шо тэ, як шо тэ хороши, ангел Божы, то він коло тэбэ, як шо ты шось злое робыш, то злый прыступае ангол і анголы бесовскіе. Вот його бесовскі ангол і забрав, бесы його забралы. І дывлюся – то злай дух сыдэть на мэні, дед жэ – вжэ злай дух, бо ж він нэ свэю смэртю вмэр, зробэв собі смэрть, бо бесы забралэ. Сыдэть на мэні. І іду дальші, і крэчу на всэйкі світ: “Поможтэ хто-нэбудь, поможтэ”. І я в сэлі своёму, там, на Украіне, дохожу до крыжовэі дорогі, крыжовая дорога, дэ тако на крэст [паказвае рукамі крыж] і бачу, хтось стойтъ, якась людэна, кажу: “Поможтэ мэні”. І тако на кладбішчэ дорога. І той чоловік узев каменя і йому в лоб тако. Я нэсу, а йому в лоб дав, кінув. І я нагнулася і камінне до його, бэтэ, а він пошов тако на кладбішчэ по діревне.

Хоць дзеянне сну адбываецца на Украіне, жанчына праецьруе яго ў сваю хату ў в. Доўбізна:

А мэні так страшно было, думаю, то ж він мэнэ душэв, чутъ нэ задушэв, я встала в холодном потовэ. Я встала, задыхаюся і всё тако ходыть, чутъ нэ у тэ. Я думаю: я нэ буду тут ночуватэ, я боюся. Тоді пушла до Гандзі в Копылы тэі, до бабы, шо тая, з якою я дружу. А вона кажэ: “Візьмэ свяночны мак і обсвятэ хату кругом. Той жэ мак святять і обсвятэ хату кругом і він будэ шчітатэ той мак ноччу...” І він ны дойдэ до хаты. Покі він будэ збіратэ, то вжэ й ранок наступить, він нэ собэрэ його. Я обсвятэла хату і по сэй дэнь його нэма с тых пір... А яшчэ собака брахаў тады, в темноту. Он [вісельнік] ходэв, він всё время коло хатэ, бо його на той світ нэ допускають, його нэ взялэ тудэ, ходыть по сёму світэ” (ФА; Камянецкі р-н).

Апавядоць таксама пра пабачаныя ў сне (ці ў нявызначаным стане свядомасці) незвычайныя, страшныя дзеі ў хаце, не звязаныя з актыўнасцю “хадзячых” нябожчыкаў, прыкладам:

...Был в таком состоянии, вроде сплю, а вроде и нет. Слышу, как в кухне гремит клетка, ну думаю, ничего – хомяк там. Потом засыпаю, как бы проваливаюсь. Снова просыпаюсь (не до конца, а в полудреме) слышу, будто на стол чашку поставили. Первая мысль – дети. Но вспоминаю, что дети у бабушки. Лена? [жена] Поворачиваю голову – она спит рядом. Опять проваливаюсь. Потом опять сквозь сон слышу: в ванной

зашелкой металлической стукнуло, через время еще раз. Мне не по себе вообще стало. Но не мог еще что-нибудь сделать, встать, например, – был в такой полудреме. После этой защелки слышу, как по коридору кто-то идет. Причем у нас лежит ковер, а несколько шагов до двери в спальню – голый пол. Так вот, слышу, как бы шаркает по ковру, а потом звук, будто голыми ногами по подлоге. И тут в нашу комнату влетает какая-то черная штука. Я, честное слово, хотел закричать, но у меня звук не вырывался. Так это приведение, когда я начал шевелиться, ускорилось и влетело, растворилось что ли в моей жене. [А Ваша жена что об этом говорит?] – Она ничего не почувствовала. И ничего такого не видела (ФА; Лунінец).

Бытуе шмат аповедаў пра тое, як чалавеку з'яўляюцца ў сне (ці падобных станах) бытых гаспадары яго хаты, прыкладам:

Ну, мы когда заселісь в дом, там ремонт делалі і всякое такое, я уже не помню точно, я ешчё маленькая была. Но помню хорошо, что мне сон пріснілся, і даже это может і не сон был, состояніе такое какое-то. І помню, что приходит женщіна, ну староватая такая, і начінает ходіть по дому, із комнаты в комнату. Я хожу за ней, а она молчіт так, і толькі смотріт всё вокруг. Потом она ко мне повернулась улыбается такая, і сказала: “Я так рада, что вы тут жіть будете.” Сказала так, і я как бы проснулась. Но я эту женщіну не знаю, нікогда не відела, ну полностью незнакомый мне человек. Я рассказала это бабушке, а потом моя бабушка прінесла какие-то фотографії, і мы началі іх рассматрівать. І тут я віжу эту женщіну на фотографії. А моя бабушка сказала, что это хозяйка дома, которая жіла раньше, до нас, в этом доме” (ФА; Пружанскі р-н).

У такіх “нячыстых” хатах (маркіраваных смерцю гаспадароў, пракляццем) могуць чуцца гукі, адбывацца няшчасці, цэлія серыі трагедый:

...Эта земля была давным-давно как бы одного хозяина. А потом, когда уже была советская власть, половину этой земли у них забрали. Ну государство забрало, как это сказать. И, люди такие, что проклели землю. Проклели именно это место. И вот получается, когда мы туда переехали, первое, что случилось – сгорел дядя Женя. Просто он перелазил через сарай, через перегородку, облился бензином с бензопилы. Друг по улице шел, попросил его прикурить, и он сгорел. Вот... Потом тети Галин сын – в цеху металл на него вылился, потом он под поезд попал, ногу отрезало. А я заходила в ванну, и меня вот там как бы кто-то звал. За спиной какой-то голос был. Я то в здравии была, как в школу еще ходила. Дверь была закрыта, никого в доме не было. Потом, когда родился Максим [сын], маленький был, разговаривать не умел, – и меня тоже: я зашла в ванну, стирала, за мной сзади, кто-то, голос меня звал. “Жанна”, – именно меня звали (ФА; г. Лунінец, пераехала з в. Малькавічы Лунінецкага р-на).

Дасёння дажылі ўяўленні, што хата можа быць “забруджана” адмоўнымі ўчынкамі, няправедным жышцем саміх яе гаспадароў. Тады святы, анёл ці Божая Маці могуць “аб’явіцца” ў хаце і ўказаць на шлях “ачышчэння”, як у аповедзе: *Вот у моих знакомых была контрабанда. И всё, дома не везёт. И то, и то, и что-то всё дети болеют. И она говорит, у них двухэтажный дом. И вот она говорит, рассказывает уже. Я, говорит, сплю, и как бы и не сплю. А вроде как и наяву всё это. И вот, говорит, стою, а мне вон со 2-го этажа, такой свет яркий... Богородица спускается. И вот такой свет, и Она говорит: “Пока вы всё с квартиры не уберёте, ничего у вас хорошего не будет”. И они, на следующий день, раз ... раз ... раз, всё это в церковь завезли. Они как-то договорились, и они всё, всё это отдали. И вот они такие ценные, ворованые были. Ну и всё* (рэспандэнт таксама акцэнтуе ўвагу на тым, што гаспадыня хаты нарадзілася ў дзень нараджэння Божай Маці) (ФА; Бяроза).

Хата, такім чынам, займае важнае месца ў структуры і сюжэтычнай гісторычнай і ўстойліва склаўшыхся тлумачэння ў сноў. Нярэдка яна выступае “семантычнай дамінантай” (тэрмін Б. Успенскага), вызначальным для вытлумачэння сну вобразам, вакол якога структуруючыца іншыя чыннікі знакава-сімвалічнага комплексу, звязаныя з выніковай (значнай) падзеяй жыцця візіянера ці яго сваякоў. Інтэрпрэтацыя сноў можа будавацца на ўяўленні, што хата ці звязаныя з ёю прадметы, персанажы выступаюць знакамі-зnamеннямі. Сувязь знака-сімвала з прадказаным вынікам, яго значэннем, вельмі часта з’яўляецца міфалагічнай, замацаванай у пэўных вераваннях, фальклорных тэкстах і абрадах, найперш пахавальна-памінальных. Апавядальнік можа фіксаваць вобраз хаты як выразна маркіраваны знак, ці ўводзіць яго ў цэльнную статычную карціну або дынамічны сюжэт. Неабходнасць расшыфроўскі знакаў-сімвалаў з’яўляецца штуршком для спараджэння інтэрпрэтатарам сюжета адпаведнай фальклорнай адзінкі. Сувязь паміж знакамі-сімваламі сну і чаканым вынікам з’яўлення такога знака можа ўсталёўвацца па прынцыпах тоеснасці, падабенства, метаніміі, у прыватнасці прасторава-часавай. Сны з вобразам хаты могуць надзяляцца рознымі сэнсамі, якія вагаюцца ў межах шырокай амплітуды – ад містычных да эстэтычных трактовак. У артыкуле прадметам даследавання пераважна сталі першыя з іх. Яны ў сваёй большасці звязаны з канструйваннем міфалагічных уяўленняў пра трансцендэнтную рэальнасць і камунікацыю паміж сваім і чужым светам. Гэтая камунікацыя, найперш, мае праекцыю на жывых сваякоў візіянера, прадстаўнікоў яго роду, сімвалічным увасабленнем якога нярэдка вы-

ступае хата. Вобраз хаты ў залежнасці ад кантэксту, прыпісаных ёй характарыстык (якасных, лакальных, тэмпаральных і інш.) і звязаных з ёю падзей, часта візуалізуе значэнні пераходу чалавека з аднаго стану (свету) у другі. Значэнні сноў з вобразам хаты скіраваныя звычайна на маркіраваныя адrezкі жыщёвага цыкла яе жыхароў ці іх родных і блізкіх.

ЛІТАРАТУРА

Загадкі, склад. М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі, Мінск 2004.

Рассел, Б., *Человеческое познание, его сфера и границы*, Киев 1997.

Толстой, Н.И., *Очерки славянского язычества*, Москва 2003.

ФА – Фальклорны архіў студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі “Фальклор і краязнаўства” БрДУ імя А.С. Пушкіна (кіраўнік – праф. І.А. Швед).

S T R E S Z C Z E N I E

DOM JAKO OBRAZ MARZEŃ SENNYCH (WEDŁUG WSPÓŁCZESNYCH OPOWIADAŃ Z REJONU BRZESKIEGO)

W artykule omówiono miejsce obrazu domu w ludowych interpretacjach snów, zapisanych na początku XXI wieku w rejonie brzeskim. Sformułowano wniosek, że dom zajmuje ważne miejsce w strukturze i treści powstałych narracji na temat snów. Często dom pojawia się z „dominantą semantyczną” (termin B. Uspieńskiego), istotną w tłumaczeniu snów. Wokół obrazu domu pojawiają się inne elementy symboliczne związane z ważnymi wydarzeniami z życia osoby śniącej lub jej krewnych. Interpretacja marzeń sennym może opierać się na obrazie domu i związanych z nim przedmiotów, a pojawiające się postacie należą interpretować jako znak-omen. Związek znaku-symbolu z jego interpretacją i znaczeniem ma charakter mitologiczny, zachowany w określonych wierzeniach, ludowych tekstach i obrzędach, głównie pogrzebowych. Narrator może utrwalić obraz domu jako precyzyjnie nakreślony znak lub wprowadzać go w ramy statyczne lub w dynamiczną treść. Sny z obrazem domu mają różne znaczenie, od interpretacji mitycznych po estetyczne.

Słowa kluczowe: obraz, znak-symbol, dom, ludowa interpretacja marzeń sennych.

SUMMARY

HOME IN DREAMS
(BASED ON AN EXAMPLE OF STORIES IN BRESTS REGION)

The article presents the image of home established in folk interpretations of dreams, recorded at the beginning of the 21st century in Brest region. It is concluded that home occupies an important place in the structure and the history of narratives about dreams. It often acts as a “semantic mode” (B. Uspensky’s term), which determines the interpretation of dreams. This image is accompanied by other elements connected with significant events in either a dreamer’s life or his relatives’ life. Interpretations of dreams can be based on the idea that home, related objects and characters are signs or omens. The connection of the sign-omen with its interpretation and meaning is often mythological, fixed in certain beliefs, folklore texts and rituals, mainly of burial-funeral character. The narrator can fix the image of home as a clearly marked sign, or can introduce it into a static picture or a dynamic plot. Dreams with the image of home have different meanings that fluctuate from mythical to aesthetic interpretations.

Key words: image, sign-sacrament, home, folk interpretations of dreams.